

ня кажучы пра навейшыя генэрацыі брэжнеўска-гарбачоўскага і лукашэнкаўскага часоў. У кнігцы „За кіпучай чэкісцкай работай“ я даў некаторыя прозвішчы і мянушкі памагатых катаў. За некалькімі выключэннямі, ні самі яны, ні іхныя дзецы асабліва не пакрыўдавалі. Рэакцыя грамадзтва — вяла-абыякавая.

Тыя, каму гэта баліць, у большасці сваёй съяць у безыменных магілах Курапатаў, Поўначы і Сібіру. Не забудземся пра іх.

## Таварыш

Алена Ціхановіч

Са словам *таварыш* згадваеш пераменлівасць моды: так бывае і ў лексыконе.

Асабліва зацёрся „*таварыш*“, калі стаў адзіным універсальным зваротам да людзей усіх станаў. Гэта быў савецкі тытул роўнасці, знак таго, што німа ні паноў, ні шляхты — усе *таварыши*. Напачатку ў гэтым быў новы смак і новы шык. Гэта было рамантычна. Паэтычна. Толькі ў Купалы гэта было „мой мілы *таварыш*, мой лётчык“, а бальшавіцкі трывун Маякоўскі ўжо з'явяртаўся да новага ўдзельніка грамадзкага дыялёгу: „Ваше слово, *товарищ* маузер“.

Жанчыны таксама былі *таварышамі*. Зварот „*таварыш* Сакалоўская“ ўспрымаўся, як сама Сакалоўская ўва ўборы мужчынскага пакрою.

Але кожны новы пінжалі некалі становіцца старамодным. Яго даношваюць хіба тыя, каму ён асабліва дарагі. Ці — каму недаспадобы новае.

Памятаю, у час актыўнага вяртання да словаў спадар/спадарыня Янка Брыль падзяліўся са мною: хай сабе вяртаюцца, але навошта ж на „*таварыша*“ нападаць? Яго нельга выціснуць зусім. Пісьменнік згадаў, што ў жывой народнай мове, у адрозненьні ад афіцыйнай традыцыі, гэтае слова мае і жаночы род — *таварышка*, і дзеяслоўную форму — мы зь ім *таварышшум*.

Сёння *таварыш* у савецкім пакроі, як слова-зварот, адыходзіць. Вяртаецца яго дасавецкі сэнс. Нагадаю, корань гэтага слова „*тавар*“ мае цюрскэ паходжанье. Аддаўна ўсе тыя, што мяніліся таварам, мелі да яго супольнае дачыненьне і ўвогуле супольную справу, былі й застаюцца *таварышамі*...

## Талака

Рыгор Барадулін

Цёплае слова. Наскае, даўнае. *Талака* — гэта сумесная праца, добраахвотная ў сваёй аснове. *Талакой* будаваліся беларусы. *Талакой* жалі й касілі. Песьня нагадвала гаспадару пра пачастунак:

Талачу, талачу — не талочыцца,  
Не даюць гарэлкі — выпіць хочацца.

Гэта пра *талаку* вясёлыя выஸлоўі: згаварыўшыся ў бацьку забіць можна; усім кагалам і бацька з жыгалам.

Горад *Талачын* на Беларусі ў гонар *талакі* — *талакой*, відаць, узводзіўся.

Напярэдадні развалу савецкай імпэрыі ўзьнікла моладзевая суполка „Талака“, якая рупілася пра духоўнае адраджэнне. З „Талакі“ выйшлі выбітныя грамадскія дзеячы, творцы літаратуры і мастацтва, уніяцкія сьвятыя.

## Талеранцыя

### *Iгар Бабкоў*

Слова *талеранцыя*, нібы паўлін, напоўніцу зас্বяціла сваімі пёркамі адно ў эпоху Шушкевіча. Беларускі народ, які адрадзіў сваю дзяржаўнасць, быў, відавочна, ня самым вядомым, ня самым багатым і шчаслівым, але затое самым, самым *талерантным*. Слова *талеранцыя* было занадта прыгожае і занадта выгоднае, і таму пачало ўжыванца направа й налева з сэнсам і без яго. Слова сталася паступова візитнай карткаю маладое беларускае дзяржавы і, як шмат хто спадзяваўся, пропускам у сям'ю вольных эўрапейскіх народаў.

Але гэтага не адбылося, і слова так надакучыла, што і яно сама, і ягоны зъмест пачалі выклікаць лёгкую агіду. А з пачаткам дыктатуры яно ўвогуле сталася пустым паняткам.

У сёньняшній беларускай сітуацыі анічога, што можна было б назваць *талеранцыяй*, праста не засталося. Затое пачалі набіраць вагу іншыя слова: апазыцыя, супраціў, барацьба. Валянцін Акудовіч нават напісаў эсэ „Вайна культурыраў як крыж на магілу *талеранцыі*“. А шкада, прыгожае было слова.

## Талерка

### *Антаніна Хатэнка*

Калі вам пашчасьціла гуляць хоць раз на сапраўдным вясельлі, то, ведама ж, не забудуцца вясельныя маршы. Гэтак, бывае, ляскаваць, звіняць пляскатыя *талеркі*, б'ючыся адна аб другую, што і маршалак не перакрычыць, зазываючы да стала.

Быццам усе гукі сівету зьбіраюцца ў мэталёвия блішчастыя дыскі, і каму тут уздогад, што сціщацца аркестравыя *талеркі*, адплывуць у памяць маршы, і застанецца сям'я сам-насам з клопатам пра іншую *талерку* — сваячку тых съпелых і вясёлых каваных віртуозам-кавалём ладкаў, — *талерку*, якую трэба штодня поўніць спажываю. Гэта ж колісі годна казалі ў нашых краёх: „Госьць, ня дзьміся, еж, што ў місе“. А цяперак мы паціху ўсталявалі культ вялікавялъможнай *талеркі*. Каб жа нашая *талерка* была паўнейшаю, чым суседзкая, ды смачнейшым на ёй усё здавалася.

Сышло ў нябыт „Госьць, ня дзьміся, еж, што ў місе“. Гэтак жа сышоў у нябыт гонар тых шляхетных *талерак*, што цяпер зіхацца парцалянаю ў зьнямелых залах былых палацаў. Здаецца, яшчэ тыя, княжыя, выкшталцонныя *талеркі* памятаюць сваё паходжанье, роўнае дарагім нашым старажытным грошам — *талерам*.

Затое ў нас ганарова над вокнамі пабліскуваюць дыскі *талерак* спадарож-